

*Прыватнік* зазвычай выконвае індывідуальны заказ для пэўнай асобы альбо для якога калектывуна гаспадар. *Прыватнікі* — перш за ўсё самастойны і незалежны гаспадар. *Прыватнікі*, як і аднаасобнікі, саматужнікі, былі як ня першымі ворагамі калгаснага прыгоннага ладу. *Прыватнікаў* імкнуліся абкласці такімі падаткамі, каб зьнішчыць іх як канкурэнтаў розным майстэрням ад дзяржавы. Бо *прыватнікі* дбалі пра якасць. Часцяком *прыватнікі* насілі лягерныя ватнікі, а дзяржслужбакі — кісялёвыя фракі.

У Беларусі адбылася своеасаблівая *прыватызацыя*. Як назваць яе — ці партызанскай, ці цыганской, як на конскім базары? І зявіліся нязвычайні *прыватнікі* — некалькі ўладатрымцаў *прыватызавалі* цэлую дзяржаву. Гэта ўжо *прыватнікі* новага кшталту. Гэта, як некалі называлі працаўнікоў адпаведных органаў, — „людзі асобага складу“.

## Прымус

*Рыгор Барадулін*

Нават пасля самага багатага застолья беларусы могуць сказаць: „Піцьесьці было, толькі *прымусу* не было“. А *прымус* гэты жаданы, бо ласкавы. Гаспадары *мусілі*, так бы мовіць, *прымушаць* гасцей болей піць, болей есьці ўгаворамі, прыгаворамі, прыбабунькамі. І Максім Багдановіч у „Вершах беларускага складу“ пісаў:

Ды красна бяседа ня ўзорамі,  
А ласкавымі прыгаворамі;  
Не ядвабнымі абрусамі,  
А ласкавымі *прымусамі*.

Але слова па часе шматсэнсіца, набываюць новыя адцененні.

За савецкім часам слова *прымус* набыло асноўнае значэнне. *Прымушаць* — *прымусова* заганяць у камуністычны рай. *Прымусовыя мэтады*, так бы мовіць, перавыхаваныя. *Прымусовая праца*.

І ўзынікла новае слова — *прымусоўка*. Давалі, прысуджалі пэўны тэрмін *прымусоўкі*, працаўца за „дзякую“, будаваць „съветлае заўтра“.

За савецкім часам быў такі тэрмін — „добраахвотна-прымусова“. Жыцьцё, сапраўды, было, як у казцы: чым далей — тым страшней. У паэме „Над ракой Арэсай“ Янка Купала пісаў:

Але ступіў тут бальшавік —  
Ён зьменіць гэты край!

Чыталася дваяка: бальшавікі *прымушалі* зъмяніцца ўсё. І дацягнулі шмат. І ласкавы беларускі *прымус* рабіўся пакаранынем, утаймаванынем бунтойных. Калі ўзяць беларускую абрэвіятуру, дык атрымліваецца калімбурна: *прымус* — пры МУС, гэта значыцца, пры міністэрстве ўнутраных справаў.

Ня столькі съмешна, колькі сумна.

## Прыпынак

*Валянцін Акудовіч*

У жыцьці гарадзкога чалавека, які ня мае свайго аўтатранспарту, транспартны *прыпынак* займае надзвычай істотнае месца. На *прыпынку* ля жыт-

ла ці працы чалавек бывае часьцей, чым дзе-кольвеk яшчэ, акрамя жытла ці працы. З гэтага бліжэйшы *прыпынка* псыхалягічна абжываецца як свая ўласнасьць і неўпрыкмет становіцца своеасаблівай прыватнай тэрыторыяй.

І хаця на *прыпынку* звычайна шмат людзей, аднак кожны з іх тут застаецца сам-насам, быццам на бязылюднай высьпe. І дзе яшчэ, як не на *прыпынку*, урбанізаваны чалавек штодня далучаецца да адкрытай прасторы вялікага космасу, ад якога ўва ўсе астатнія часы яго адгароджаюць столі і скляпеньні?

У Менску шмат каго з актыўных удзельнікаў апазыцыйных мітынгаў пасяля іхнага заканчэння міліцыянты ѹ так званыя „людзі ў цывільным“ хапалі менавіта на *прыпынках* або паблізу іх. Можа, гэтак адбывалася менавіта таму, што нідзе чалавек далей не адгароджаны ад людзей, нідзе ён нагэтулькі адзінотны, як на *прыпынку*.

Неяк пасъля „гарачай вясны“ 96-га году я міжволі прыслухаўся да размовы двух хлопцаў, бо яны гаварылі па-беларуску. „Дык, кажаш, на якім *прыпынку* цябе хапанулі?“ — запытаўся адзін. „На Чырвонаармейскай“, — адказаў другі ды ў сваю чаргу пацікавіўся: „А цябе?“ — „Аж на Варвашэні“.

Між іншым, гэтая размова адбывалася таксама на *прыпынку*, калі станцыі мэтро „Ўсход“. І я, пакуль падыходзіў трапейбус, пасъпей падумаць: „Для многіх людзей майго пакалення той ці іншы *прыпынок* назаўжды застаўся ў памяці як месца першай сустрэчы з кахранай. А гэтыя хлопцы ўжо ніколі не забудуць ані *прыпынок* „Чырвонаармейская“, ані „Варвашэні“. Бо тут іх упершыню зъняволілі за любоў да Бацькаўшчыны.

## Пуга

### Леанід Галубовіч

Гнуткае ядлоўцавае пужальна, ці *пугаўч* з прывязанай сырамяцінай — гэта і ёсьць *пуга*. Што, пэўна ж, займела свой род ад слова *пужаць*. І хоць бальшыня з нас *пужанская*, ды хочацца верыць, што ня ўсе мы запалоханыя.

Посьвіст сырамяціны помны нам, асабліва вяскоўцам, ад малых гадоў. *Пужскі* са сівістам апускаліся на азадкі рагатай скаціны, на сіпіны задыханых коней, якіх прысьпешвалі балаголы, седзячы ў грузных павозках. Но менавіта пастухі й фурманы мелі свае *пугі* й валодалі правамі на карыстаньне імі.

Аднак некаторыя лупцавалі бедную скаціну вельмі жорстка й беспрычынна — ці то з уласнай дурноты, ці то з плебэйскай фанабэрый.

Так бацьку майго лята біў фашистоўскі баўэр у Нямеччыне, а пасъля, разьюшаны ад сівухі, бацька сам няшчадна біў маю маці. Затым ужо білі мяне.

Цяпер б'юць маіх знаёмых на дэмансстрацыях, і сам я, бываючы не ў гуморы, раблю прачастку сваёй шкадлівай дачцэ.

І ўжо ня важна — хто каго й чым б'е: *пугаю*, дубінкаю, кулаком ці абрэзльвым словам.

Няўжо бяз *пугі* мы ня можам і ня хочам зрушвацца са сваіх месцаў? Дарма што 15 гадоў запар гаварылі нам пра свободу й дэмакратыю. Аказалася — марна й безвынікова. Як *пугаю* па вадзе.

Словам, бяз *пужскі* ў нас зноў застой.

О, фурманы, вазыніцы, пастухі, пагоншчыкі — не выпускайце ж з рук *пужак* сваіх! Каб не застойваўся чалавек! І не затойваўся народ.